

# Здраўніцы Гомельскага раёна падводзяць вынікі турыстычнага сезона і рыхтуюцца да навагодніх святаў



Нягледзячы на няпростую працу ва ўмовах пандэміі, санаторныя ўстановы завяршаюць адыходзячы год з добрымі вынікамі. Іх паслугі апынуліся асабліва запатрабаванымі ў той перыяд, калі людзям было неабходна не проста адпачыць, але і аднавіцца пасля перанесенага захворвання, умацаваць імунітэт.


Здароўе-у падарунак

У санаторый «Чонкі» большасць адпачывальнікаў сёлета прыязджалі не толькі для таго, каб адцягнуцца ад будзённых

клопатаў і добра правесці адпачынак, а галоўным чынам – дзеля лячэння.

– Калі ў мінулым годзе людзі асцерагаліся ехаць у здраўніцы і імкнуліся “пераседзець” пандэмію дома, то цяпер многія зразумелі: нельга абысціся без мер па ўмацаванні свайго здароўя, асабліва пасля перанесенага COVID-19. Клопатам аб вашым імунітэце ў нас зоймуцца прафесіяналы – кажа дырэктар сана-торыя “Чонкі” Алег Кірыко.

Сёлета ў санаторыі “Чонкі” адпачыла больш за 3,5 тысячы беларусаў і 1,5 тысячы замежных грамадзян. Большую частку гасцей з замежжа склалі расіяне, але былі сярод іх і грамадзяне ЗША, Германіі, Ізраіля.



Намеснік дырэктара санаторыя «Чонкі» па медыцынскай частцы Алеся Гороховская.

– Былі выпадкі, калі пучёўкі для сваіх сваякоў, якія жывуць у Беларусі або Расіі, дыстанцыйна набывалі грамадзяне ЗША або Ізраіля. Бо аб нашых рэабілітацыйных праграмах, якія

дапамагаюць справіцца з наступствамі COVID-19, чулі і за мяжой. А самае лепшае, што можна падарыць блізкім людзям, – гэта здароўе, – адзначае Алег Кірыкаў.

Вялікая ўвага ў здраўніцы ў завяршаецца сезоне надалі арганізацыі тураў выхаднога дня. Галоўная мэта-паказаць людзям перавагі адпачынку з санаторна-курортным лячэннем, прадэманстраваць, што гэты фармат падыходзіць для прадстаўнікоў усіх пакаленняў.

Санаторый “Чонкі” – здраўніца праф-саюзная, а таму для членаў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі тут прадугледжаны асаблівыя бонусы і праграмы лаяльнасці. З нядаўніх часоў адмысловымі зніжкамі на пуцёўкі з лячэннем могуць скарыстацца і члены прафсаюзаў Расійскай Федэрацыі. Гэтай прапановай асабліва зацікавіліся жыхары Бранскай вобласці.

У санаторыі “Чонкі” на зімовых святах будзе шмат гасцей, у тым ліку і замежных. Спецыяльны тур “навагодні ўік-энд” прадугледжвае святочны банкет і вялікую забаўляльную праграму. Не забудуць і пра аздараўленчыя мерапрыемствы-напрыклад, фітатэрапія.



Працэдуру ў СПА-капсуле праводзіць Святлана Сітніца.

Дырэктар санаторыя Алег Кірыкаў падзяліўся некаторымі планамі на будучы год: - Мы працягнем працаваць па запатрабаваных рэабілітацыйных праграмах і значна пашырым свае акцыйныя прапановы. Напрыклад, шэраг працэдур, якія перш ставіліся да катэгорыі платных, адпачывальнікі, ку-піўшы пуцёўку з лячэннем на тэрмін не менш 14 дзён, зараз змогуць атрымаць бясплатна.

Гармонія душы і прыроды ў санаторыі «Машынабудаўнік» кажуць, што госці, аднойчы пабылі тут, абавязкова хочуць вярнуцца. Зазірнуўшы ў адміністрацыйны корпус на некалькі хвілін, мы адразу ж знайшлі пацверджанне гэтым словам. - Кожны сезон толькі ў «Машынабудаўнік»! Нягледзячы на тое што цяпер праз пандэмію стала больш фармальнасцяў і праблем на мяжы – падзяліўся Аляксей з Калугі. Дарэчы «Машынабудаўнік» у гэтым сезоне прыняў на адпачынак 4515 грамадзян Беларусі і амаль 1200 адпачывальнікаў з іншых краін, у тым ліку Расіі, Азербайджана, Малдовы, Індыі, Нігерыі, Эстоніі, Ізраіля. Здраўніца з задавальненнем прымае гасцей з любой кропкі свету.

Невыпадкова на яе сайце можна знайсці інфармацыю і на англійскай, і на кітайскай мовах.

– Мы разумеем, якімі складанымі сталі для ўсіх апошняга паўтара года. З-за коронавіруснай інфекцыі велізарныя маральныя і фізічныя нагрузкі ляглі нават на тых, каму ўдалося засцерагчыся ад небяспечнага віруса. Таму якасны адпачынак, санаторна-курортнае лячэнне апынуліся асабліва запатрабаванымі. Наш калектыў зрабіў усё, каб дапамагчы гасцям умацаваць імунітэт, захаваць маладосць і прыгажосць, а таксама пазітыўнае стаўленне да жыцця, – распавядае дырэктар санаторыя «Машынабудаўнік» Наталля Звенігародская.



Саляная пячора ў санаторыі «Машынабудаўнік».

Санаторый «Машынабудаўнік» – адзіная ў Беларусі здраўніца, на базе якой працуе кафедра неўралогіі і нейрахірургіі Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта. Цеснае супрацоўніцтва з навукоўцамі дапамагло ў кароткія тэрміны распрацаваць рэабілітацыйныя праграмы супраць COVID-19, якія

тут ўкаранілі аднымі з першых у краіне. Госці здраўніцы па вартасці ацанілі іх эфектыўнасць.

– Наш санаторый-шматпрофільны. Нароўні з лячэннем, аздараўленнем, мы развіваем і іншыя напрамкі. У пачатку новага года будзе адкрыта СПА-аддзяленне з унікальным сучасным абсталяваннем. Да яго будзе прымыкаць новы канферэнц-зала, дзіцячы гульнявы пакой, нумарны фонд на 35 чалавек. Праведзена вялікая праца. Мы спадзяемся, што гасцям спадабаўцца ўсе нашыя рэалізаваныя ідэі, – адзначыла Наталля Звенігародскага.



На новогодние праздники в «Машиностроителе» предоставят возможность отдыха на любой вкус. Праздничные путевки можно купить на срок от 1 до 10 дней. Для каждого тура будет своя незабываемая программа. Скидки предусмотрены для представителей разных возрастных категорий.

Ирина Трипузова

Фото Дарьи Каймович и из архива редакции

<https://sozhnews.by>